

Лукомскі замак і забралі шмат яго жыхароў у палон. Праз 20 год, калі ў 1573 г. польскі гісторык і паэт М. Стрыйкоўскі (1547–1590) наведаў Лукомль, ён убачыў, што ад замка засталася толькі гарадзішча і замчышча, акружанае землянымі валамі. Лукомскі замак больш не ўзнаўляўся. Дарэчы, М. Стрыйкоўскі ўдзельнічаў у Лівонскай вайне як разведчык. Верагодна, удзельнічаў ва ўзяцці Улы ў жніўні 1568 г. і абароне Віцебска ў верасні 1568 г.

З цягам часу ў выніку складанай гісторыі Лукомскага княства, войнаў і міжусобнай барацьбы яно часта разбуравалася, нішчыліся яго здабыткі, забіраліся ў палон жыхары княства, і ў выніку былы горад ВКЛ ператварыўся ў вёску, якая ў канцы XX ст. стала цэнтрам Лукомскага сельсавета і саўгаса «Лукомскі».

Н. Кіндзяева

Лукомскі замак

Уяўленне аб жыцці старажытнага Лукомля даюць археалагічныя раскопкі, якія пачалі праводзіцца яшчэ ў XIX ст. і асабліва актыўна прадоўжыліся ў 70-я гады XX ст. беларускім археолагам Г. В. Штыхавым. Яны сведчаць аб tym, што ў VI – VIII стст. будуче гарадзішча і ўчастак на поўнач ад яго, на правым беразе р. Лукомкі, было трывала заселена. Пасяленне ўмацавана наземнымі драўлянымі абарончымі збудаваннямі. Потым іх знішчыў агонь. У IX – X стст. Лукомскі замак – невялікая крэпасць – адзін з крывіцкіх цэнтраў. Ён складваўся з умацаванага дзядзінца плошчай 0,25 га і 2 пасадаў па абодвух берагах Лукомкі агульной плошчай каля 10–13 га. Не выключана, што ўладары Лукомскага княства былі звязаны з гандлёвымі аперацыямі русаў, кантролівалі адзін з волакаў, што звязваў водазaborы Заходній Дзвіны і Дняпра (вытокі Усвейкі і Бабра). Магчыма, што выяўле-

ныя пры раскопках разбураныя ўмацаванні ў X ст. адлюстроўвалі вынік барацьбы за гегемонію ў Падзвінні паміж Лукомлем і Полацкам, якая скончылася на карысць апошніяга.

Знойдзеныя пры раскопках прадметы даюць уяўленне аб жыцці жыхароў замка і пасада. Розныя прылады працы з жалеза – матыка, вялікі нож-касар даўжынёй 26 см, жалезныя сашнікі, сярпы, нажы, колючыя рыбалавецкія прылады 11–13 стст. (астрогі), рыбалавецкія кручкі, ключы-адмычкі, цвікі, скобы і г. д., а таксама жорны, вырабы з гліны і касцей сведчаць аб tym, што жыхары Лукомля займаліся земляробствам, рыбалоўствам і паляваннем.

Пры раскопках у Лукомлі ў роўнай колькасці былі знайдзены косці хатніх і дзікіх жывёл. На гарадзішчы ў слаях XI – XIII стст. знайдзены косці курыцы, цецерука, шэрых гуся і жураўля, а таксама зубра, лася, выскароднага аленя, касулі, кабана, мяձьведзя, ваўка, лісіцы, барсука, куніцы, выдры, бабра, зайца. Гэта сведчыць аб tym, што насельнікі Лукомскага замка ўдала палявалі і ўжывалі ў ежу мяса дзікіх жывёл, якіх шмат было ў навакольных лясах.

У Лукомскім возеры і р. Лукомцы вадзілася шмат рыбы, што садзейнічала развіццю рыбалоўства. Пры раскопках знайдзены вудзільны, якія складаліся з двух рухомых звенняў і двух калец, і іншыя прылады рыбалоўства.

Археолагі знайшлі прадметы хатняга ўжытку – гліняныя ляпныя гаршкі, гарлачы, патэльні, гліняныя прасліцы. Былі знайдзены рэшткі старажытнага ткацтва з роўных і тонкіх льняных нітак простага палатнянага перапляцення, а таксама кавалкі ткацтва «ў ёлачку». Некаторыя былі пафарбаваныя ў чорны колер.

У Лукомлі знайдзены вырабы з касцей (часцей з рога лася). З іх рабілі грабяні, гузікі, упрыгожанні.

На гарадзішчы ў культурным слоі I ст. трапляліся каменныя тыглі для адліўкі трапецападобных і круглых уп-